

I.I. Савіцкая (Мінск)

## ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ: АД ПАЧАТКУ ХХ СТ. ДА ПАЧАТКУ ХXI СТ.

Беларускія слоўнікі 20-х гг. ХХ ст. («Практычны расейска-беларускі слоўнік» М. Байкова і М. Гарэцкага (1924), «Беларуска-польска-расейская ліцінскі батанічны слоўнік» З. Верас (1924), «Беларуска-расейскі слоўнік» (1925) і «Расейска-беларускі слоўнік» (1928) М. Байкова і С. Некрашэвіча і інш.) адлюстроўвалі асноўныя напрамкі і тэндэнцыі тагачаснага словаўжывання і насілі нарматыўныя характеристары. Аднак у працэсе пастаяннага прыстасавання моўнай сістэмы да новых умоў перадачы інфармацыі ў ёй назіраючы ўнутраныя змены як вынік лексічнай дынамікі ў дыяхраниі.

Адным з працэсаў, якіі закрануў беларускую лексічную сістэму, можна лічыць размежаванне стылістычных пластоў як паказчык варыянтнасці словаўжывання, паколькі функцыянальна-стылістычная афарбоўка слоў таксама абумоўлена грамадскімі характеристарамі мовы. Гэта значыць, што грамадска-пальтичная атмасфера, у якой развіваецца тая ці іншая мова, можа вызначаць тыпы і мадэлі выкарыстання адзінак гэтай мовы, павышаць або паніжаць пазнаваўчыя, каштоўнасць значэнне гэтых адзінак, а таксама ўплываць на іх функцыі.

Дынаміка семантычных змен лексем, прапанаваных у беларускіх слоўніках 20-х гг. ХХ ст., лепей за ўсё прасочваеца на матэрыйле сучасных нарматыўных слоўнікаў, якія адлюстроўваюць яканская змены мовы: колькаснае папаўненне лексію, стабілізацію функцыянальных стыляў літаратурнай мовы, зрухі ў межах сінанімічных радоў і ўвогуле пластоў лексікі.

Аналіз слоўнікаў дае матэрыйля для вызначэння пераходу некаторых лексем таго часу ў разрад сродкаў функцыянальна абмежаванага ўжывання. Прычым невялікі аб'ём і практичныя мэты складання беларускіх лексікаграфічных крыніц першых паслярэвалюцыйных гадоў (арыентацыя на паўсядзённае ўжыванне лексем) абумовілі наяўнасць малой колькасці слоў, нейтральных з эмацыянальна-экспрэсіўнага пункту гледжання, якія затым перайшлі ў разрад афіцыйных, кніжных або спецыяльных і набылі адпаведныя паметы, напрыклад: скрижаль – табліца *ПРБС. 215: (кніжн.).* 1. Дошка, пліта з напісаным на ёй текстам (пераважна свяшчэнныя, культавыя). 2. перан. Пра тое, што захоўвае, куды занесены памятныя падзеі, даты, імёны і пад. *ТСБМ-5/1. 185.*

I наадварот, даволі шырока прадстаўлены слова, якія ў сучаснай беларускай мове набылі статус размоўных або ўстарэлых (з адпаведнымі паметамі ў сучасных беларускіх слоўніках).

Статус размоўных атрымалі слова наступных прадметна-тэматычных груп: рэаліі побыту і жыццядзейнасці чалавека: *нагавіцы – панталоны*, *брюки* ПРБС, 147; ПРБС-2, 105; ПРБС, 20; ТСБМ-3, 224; ТСБЛМ 360; асобасныя і сацыяльныя характеристыстыкі чалавека: *абразнік – оскорбітэль* ПРБС, 137; ПРБС-2, 98; ТСБМ-1, 71; *гадунец – воспитаннік, пітomeц* ПРБС, 30; ПРБС-2, 24; ПРБС, 155; ПРБС-2, 111; ТСБМ-2, 11; назвы грамадскіх і прававых адносін: *пазычка – ссуда* ПРБС, 224; ПРБС-2, 158; ТСБМ-3, 604; *радоўка – очередь* МБС, 99; ТСБМ-4, 556; ТСБЛМ, 533; характеристыкі мысленчых працесаў і фізічнага стану: *лятунак – мечта* МБС, 75; НБМС, 140; ТСБМ-3, 76; *паралюш – паралич* ПРБС, 147; ПРБС-2, 105; ТСБМ-4, 44; ТСБЛМ, 442; абазначэнш прыродных з'яў: *ціянота – темнота* ПРБС, 229; ПРБС-2, 163; ТСБМ-5/2, 281; ТСБЛМ, 739; знешнія або якасныя прыметы з указаннем на матэрыйл і функцыянальныя ўласцівасці: *волкі – сырой* ПРБС, 228; ПРБС-2, 162; ТСБМ-1, 503-504; ТСБЛМ, 116; *дзеравяны – деревяный* ПРБС-2, 36; ТСБМ-2, 168; абазначэнні фізічных дзеянняў і псіхічных працесаў: *галадаўцаў – голодатъ* ПРБС, 40; ПРБС-2, 32; ТСБМ-2, 16; *даўміца – догадацца* НБМС, 72; ТСБМ-2, 151. Функцыянованне некаторых слоў абмежавана выкарыстаннем іх у пэўны гістарычны перыяд, абазначэннем канкрэтных гістарычных рэалій, зарэгістраваных слоўнікамі 20-х гг. Такія слова з'яўляюцца гістарызмамі і маюць памету *гіст.*: *асаднік – поселенец* ПРБС, 175; ПРБС-2, 124; (*гіст.*) У Польшчы ў перыяд з 1920 па 1936 год – урадавы *насяленец-каланіст на заходнебеларускіх, пераважна пагранічных землях* ТСБМ-1, 274.

Такім чынам, змены ў сучаснай стылістыцы беларускай лексікі і словаутварэння залежаць, як і ў 20-я гг. XX ст., ад унутры- і пазамоўных фактараў і выцікаюць з імкнення грамадскасці пераарыентаваць развіццё нацыянальной літаратурнай мовы на шлях умацавання яе самабытнасці, а таксама пазбаўлення ад усяго таго, што штучна да яе прышчаплялася. Увогуле за гэтым радыкалізмам нельга не бачыць жадання як мага больш аддаліцца ад рускай мовы і савецкіх моўных штампаў, і калі гэтага нельга зрабіць за кошт актывізацыі ўнутраных рэурсаў, то гэта робіцца шляхам пераарыентациі на іншыя крыніцы запазычання, у першую чаргу на польскія і ўкраінскія.